

Інфармацыя
«Аб выніках выканання бюджэту Мазырскага раёна
за 9 месяцаў 2021 года»

Даходы кансалідаванага бюджэту за 9 месяцаў 2021 года склалі 161 717,7 тыс. рублёў, у тым ліку ўласныя даходы – 103 902,1 тыс. рублёў або 64,2 працэнта аб'ёму бюджэту. З абласнога бюджэту атрымана 57 815,5 тыс. рублёў або 35,8 % ўсіх даходаў. Забяспечана выкананне зацверджанага гадовага плана па даходах на 76,8 %.



Тэмп росту паступленняў у кансалідаваны бюджэт Мазырскага раёна падатковых і непадатковых плацяжоў да адпаведнага перыяду мінулага года склаў 112,7 %.

У структуры уласных даходаў за 9 месяцаў 2021 года найбольшую ўдзельную вагу займаюць: падаходны падатак – 39,1 працэнта, падатак на дабаўленую вартасць – 13,0 %, падаткі на ўласнасць (зямельны падатак і падатак на нерухомасць) – 24,3 %.

На тэрыторыі раёна бяруцца мясцовыя падаткі і зборы (паступіла 100,2 тыс. рублёў або 47,0 % гадовага плана): падатак за валоданне сабакамі (паступіла 19,5 тыс. рублёў, ці 77,7 % гадовага плана), збор з нарыхтоўшчыкаў (паступіла 34,3 тыс. рублёў або 40,6 % гадовага плана) і курортны збор (паступіла 46,4 тыс. рублёў або 44,8 % гадовага плана).

За 9 месяцаў 2021 года выдаткі бюджэту прафінансаваны ў суме 170 748,7 тыс. рублёў або 80,5 % ад удакладненага гадавога плана.



Прыярытэтным напрамкам выдаткаў застаецца фінансаванне ўстаноў сацыяльнай сферы. Вышэйпаказаныя галіны за 9 месяцаў 2021 года прафінансаваны ў суме 137 214,4 тыс. рублёў або 81,5 % ад удакладненага гадавога плана. Іх удзельная вага ў агульных выдатках бюджэту склала 80,4 % з іх на ўтрыманне:

устаноў адукацыі (у тым ліку школы мастацтваў) 64 451,8 тыс. рублёў або 76,5 % удакладненых гадавых планавых прызначэнняў. Іх удзельная вага ў агульных выдатках бюджэту склала 37,7% і 47,0 % у выдатках на сацыяльную сферу;

устаноў аховы здароўя (у тым ліку дзяржаўная ўстанова «Мазырскі дыспансер спартыўнай медыцыны») 61 549,2 тыс. рублёў або 88,6 % удакладненых гадавых планавых прызначэнняў. Іх удзельная вага ў агульных выдатках бюджэту склала 36,0 % і 44,9 % ў выдатках на сацыяльную сферу. Дадатковыя расходы па выплате стымулюючых надбавак за працу ва ўмовах, звязаных з інфекцыямі, работнікам аховы здароўя саставілі 10 883,9 тыс. рубля;

устаноў культуры 4 257,7 тыс. рублёў ці 81,1 % удакладненых гадавых планавых прызначэнняў. Іх удзельная вага ў агульных выдатках бюджэту склала 2,5 % і 3,1 % у выдатках на сацыяльную сферу;

устаноў фізічнай культуры і спорту 2 220,8 тыс. рублёў або 71,0 % удакладненых гадавых планавых прызначэнняў. Іх удзельная вага ў агульных выдатках бюджэту склала 1,3 % і 1,6 % у выдатках на сацыяльную сферу.

Выдаткі на сацыяльную палітыку за 9 месяцаў 2021 года склалі 4 734,9 тыс. рублёў або 75,7 % удакладненых гадавых планавых

прызначэнняў, з іх: харчаванне навучэнцаў школ (па Законе Рэспублікі Беларусь «Аб сацыяльнай абароне грамадзян, пацярпелых ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, іншых радыяцыйных аварыяў») – 131,3 тыс. рублёў. Удзельная вага выдаткаў на сацыяльную палітыку ў агульных выдатках бюджэту склала 2,8 % і 3,5 % у выдатках на сацыяльную сферу.



У структуры фінансавання сацыяльнай сферы лідзіруючыя пазіцыі ўтрымлівае блок так званых першачарговых або «сацыяльна абароненых» абавязацельстваў. Гэта выдаткі на выплату зароботнай платы з налічэннямі, трансферты насельніцтву, набыццё лекавых сродкаў і вырабаў медыцынскага прызначэння, прадуктаў харчавання і аплата камунальных паслуг. У 9 месяцаў 2021 года ў цэлым яны склалі 125 828,3 тыс. рублёў або 91,7 працэнта ўсіх расходаў на сацыяльную сферу.

Выдаткі бюджэту на жыллёва-камунальная гаспадарка (без выдаткаў на жыллёвае будаўніцтва) у справаздачным перыядзе прафінансаваны ў суме 17 094,6 тыс. рублёў або на 80,7 % удакладненых гадавых прызначэнняў. На субсідаванне арганізацый, якія ажыццяўляюць эксплуатацыю жыллёвага фонда і (або) якія прадстаўляюць жыллёва-камунальныя паслугі насельніцтву, накіравана 46,3 % названага аб'ёму бюджэтных асігнаванняў або 7 920,0 тыс. рублёў.

За 9 месяцаў 2021 года на мэты капітальнага рамонта жыллёвага фонда накіравана 2 939,5 тыс. рублёў, адлічэнняў грамадзян – 2 703,1 тыс. рублёў.

За 9 місяців 2021 року на бягуче і капітальне ўтрыманне аб'ектаў добраўпарадкавання накіравана 5 941,5 тыс. рублёў, што склала 83,8 % ад удакладненых гадавых планавых прызначэнняў.

Выдаткі на фінансаванне гарадскіх і прыгарадных перавозак транспартам агульнага карыстання прафінансаваны за 9 місяців 2021 года ў суме 1 974,8 тыс. рублёў або на 80,2 % ад гадавых планавых прызначэнняў.

Кампенсацыя выдаткаў арганізацыі па гарадскіх і прыгарадных перавозках уласнымі даходамі склала за 9 місяців 2021 года 71,6 %, субсідыямі з бюджэту – 22,6 %.

У 2021 годзе прадугледжаны сродкі на аплату паслуг аператара аўтамабільных перавозак пасажыраў па арганізацыі гарадскіх, прыгарадных, міжнародных аўтамабільных перавозак пасажыраў у суме 247,5 тыс. рублёў, якія прафінансаваны ў суме 163,1 тыс. рублёў (65,9 % ад гадавых планавых прызначэнняў).

Фінансвае ўпраўленне райвыканкама